

Чырвоная зьмена

№ 18 (986) Аўторак, 21-га студзеня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц 30 кап.
3 месяца 90
6 месяца 1 р. 80
1 год 3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВЫДАННЯ IX.

22 студзеня г. г. масавы адзел рэдакцыі газ. «Чырвоная зьмена», сумесна з Іастрычынскім і Фрунзэўскім райкамі, НАЛАДЖВАЕ

ЭКСКУРСІЮ РАБОЧАЙ МОЛАДЗІ

на выстаўку, прысьвечаную тыдню інжэнэра і тэхніка

Усе, хто жадае прыняць удзел у экскурсіі, павіны 22-1 а 12 гадзіне дня сабрацца ў памяшканьне рэдакцыі «Чырв. зьмена» (вул. Карла Маркса, 38), адкуль экскурсанта накіруюцца на выстаўку—у будынак дзяржаўнай бібліятэкі.

Масавы адзел «Ч. з.»

КОМСАМОЛ ВЫКОЎВАЕ Ў СВАІХ ШЭРАГАХ НЕПЕРАМОЖНУЮ АРМІЮ ЛЕНІНЦАЎ

На Ленінскім шляху

Комуністычная партыя выхавала маладога напалеўніка заважліва падавала вялікую ўвагу. Заважліва, калі перад партыйнай стала задача накіраваць увагу мас у бок, які да гэтага часу не важаўся, калі патрабна была пераадолаць перашкоды, партыя ўзбуджала яго шляхі, накіроўвала энэргію на барацьбу з цяжкімі момантамі, калі перад сабой паўставалі здавалася пераможныя перашкоды, партыя ўдзяляла дапамогу комсамолу.

Комуністычная партыя выхавала маладога напалеўніка заважліва падавала вялікую ўвагу. Заважліва, калі перад партыйнай стала задача накіраваць увагу мас у бок, які да гэтага часу не важаўся, калі патрабна была пераадолаць перашкоды, партыя ўзбуджала яго шляхі, накіроўвала энэргію на барацьбу з цяжкімі момантамі, калі перад сабой паўставалі здавалася пераможныя перашкоды, партыя ўдзяляла дапамогу комсамолу.

Комуністычнае будаўніцтва, усё гэта багаты вопыт. Мы не пахваляемся гэтым, мы толькі падлічваем, што ў нас ёсць для таго, каб выразна намеціць і тое, што трэба зрабіць.



Ул. І. ЛЕНІН на мітынгу ў Маскве на Чырвоным плячу

самольскіх ячэек пры колгасах—толькі 200 з лішкай. Бязумоўна, стварэньне дзьвёхсот колгаскіх ячэек—гэта наша дасягненьне, але яно дасягненьнем было на першым этапе колгаснага руху. На сучасным жа этапе яно ператвараецца ў сваю процілегласць.

эканомічна мы ўзлілі, але грунтоўны гвезд,—нам не халае культуры!!! Мы павіны падцягнуць свае тэмпы работы на ідэалёгічным фронце. Рашуча змагацца за чыстату ленінскай лініі ў нацыянальным пытаньні. Дадаць руйнуючы адпор усялякім праявам беларускага нацыянальна-дэмакратызму, у той-жа час ні на хвіліну не павіны аслабляць барацьбу з рознага роду шовінізмамі, у якой бы форме яны ні праяўляліся.

Імя Леніна комсамол праўдае

Паварачы аб задачах комсамолу, ін адзначаюць: «Мы хочам Расію раіны жабрачкай і ўбогай пераарыць у краіну багатую. І трэба каб Комуністычны Саюз Моладзі аб адукацыю, сваё навучаньне і выхаваньне алучыць у працы з рабочымі і сялянскімі моладзю сапраўдным камуністам... Комуністычная Моладзі павіна быць ударнай грудай, якая ўсёй рабоце аказвае сваю дапамогу, праўдліва сваю ініцыятыву, на пачын».

Усё гэта сьцьвярджае, што комсамол быў і ёсць адным з пераадавальцаў адпаведна за сацыялізм і ня маюць рады тыя, хто гаворыць, што комсамол перажывае перыяд крызісу, перыяд упадку. Ці-ж можна гэты ўздым ініцыятывы, удым энтузіязму і энэргіі назваць перыядам упадку? Не і не. Ня маюць рады і тыя, хто імкнуцца падшукаць асобныя недахопы, падвесьці тэорыю, што няма ў ідэал комсамолу як арганізацыі, якая выдэе сыстэматычную работу, а ёсць параў, успышка, а ўсюкі парыў—не доўгавечны. Ня маюць рады і тыя таварышы, якія гавораць, што вось, маўляў, комсамол пачаў з сацыялізму, а да канца яго не давеў.

Тут дзьве асноўныя прычыны: 1. У рабоце ўдарных брыгад былі выпадкі таптаньня на месцы, а ўсяма таптаньне на месцы—роўназначна руху назад. Дзьвух пераадаваньні ўдарных брыгад у вышэйшых формах—вытворчыя камуны, ударныя заводы і г. д.—не знашоў яшчэ масавага прымяненьня. Ініцыятыва па-старому не змагла лямча ахапіць сацыялізму і накіраваць яго.

Ударным тэмпам будзем праводзіць усю работу

Гаспадарчае будаўніцтва, выкананьне задачы пагонка—у чатыры гады,—вздулецца галоўным для комсамолу, тасмама як і для партыі і ўсяго пролетарыяту. Сацыялістычная будова. Але ён будзе тым магутней, чым больш будзе уцягнуты масы. Тады ударныя брыгады ня будзе губляцца, калі яны будзе перарастаць ва ўдарныя цэхі і заводы, калі ўдарнікамі будзе не пасобныя рабочыя, а масы, бо—ня там дзе тысячы, а толькі там, дзе мільёны, пачынаецца «сур'ёзная політыка» (Ленін, т. XV, стар. 133).

Праваму ўхліу дан бой, але озортунізм ня зьвінчаная,—ён у тых ці іншых выглядзах праўдлівецца і ў рабоце комсамолу. Іншы раз наша кіраўніцтва аказваецца політычна білаарукім, не заўважае політычнай сутнасьці тых ці іншых зьявінчаў і дзея гэтага не мобілізуе на барацьбу з імі масы.

М. Рынзкіч.

Комсамол—перадачы атрад барацьбе за сацыялізм

Паміж годамі ўзлугавуе таго, і быць занесены чырвоной банэраў і гісторыю комсамолу. Між год комсамол быў ініцыятывай двух пачынаў, якія ператварылі ў магутны рух, замаючы сваім шляху ўсё старое, стух-

правільна тое, што мы ў шэрагу месц маем зацішна, пагоршаньне ва ўдзе комсамолу ў сацыялізме, але прычыны тут ля ў тым, што комсамол адольны толькі на успышкі, а бяда ў тым, што спачатку сацыялізму сустрэлася з бюрокрацізмам профсаюнных і гаспадарчых арганізацыяў,—гэта папяршае, і па-другое комсамольскае кіраўніцтва ня справілася з уздымам ініцыятывы, не змагло штотдэнна кіраваць і накіроўваць рух у патрабнае русло—у гэтым асноўнае. Замазваньне гэта небяспечна таму, што і ў даейшым ініцыятыва будзе сустракаць гэтыя-ж самыя перашкоды і будзе разьбівацца аб іх, а стварэньне тэорыі успышка і будзе зьяўляцца замазваньнем асноўных прычын.

Удзел комсамолу ў колектывізацыі

Возьмем колектывізацыю сельскай гаспадаркі. У нас на Беларусі маецца дзьве в лішкаю тысячы колгасаў, а ком-

Разгортваньнем сацыялізму адзначаюць гадавіну сьмерці Ільіча

ІРКУТСК, 19. Адзначаючы гадавіну сьмерці Леніна 15-я арцель забойшчыкаў «Октябрьна» і два цэхі абуточной фабрыкі абвясцілі сабе ўдарнымі. Рабочыя капальняў № 5 і № 2, парашылі адзначыць гэтую ад арганізацыяў «завоў колектывізацыі» і працаваць там штомесячна па аднаму дню.

